

Гомельскій Універсітэт



№ 9 (929)

АЎТОРАК, 27 мая 1997 г.

Газета заснавана
ў верасні 1969 годаВыходзіць два разы
ў месяц

Цена дагаворная

УНІВЕРСІТЭТ НАВЕДАЎ СТАРШЫНЯ АБЛЫКАНКОМА

19 мая Гомельскі дзяржавны універсітэт імя Ф.Скарыны наведаў старшыня аблыканкома М.Р.Вайцянкоў. Спачатку ён пабываў на фізічным факультэце. Тут кіраўнік вобласці быў усебакова азнаёмлены з навуковымі даследаваннямі і практычным прымененнем атрыманых на-працовак у прамысловасці, медыцыне і іншых галінах народнай гаспадаркі навукова-даследчай лабаратарыі лазернай тэхналогіі і проблемай НДЛ перспектывных матэрыялаў.

Затым М.Р.Вайцянкоў быў сустрэты ў Франка-беларускім інстытуце кіравання, дзе быў праінфармаваны аб першых выніках дзейнасці гэтай унікальнай вышэйшай навучальнай установы.

У галоўным корпусе універсітэта госьць наведаў музей Ф.Скарыны і выстаўку карцін "Палескія пейзажы" самадзейнага мастака з Рэчыцкага раёна Леаніда Кузько.

Працяглая размова з М.Р.Вайцянковым адбылася ў рэктараце. Ён быў праінфармаваны аб дасягненнях універсітэта ў вучэбнай і на-вуковай работе, перспектывах далейшага развіцця вядучай вышэйшай навучальнай установы Беларускага Палес-



На здымку: у навукова-даследчай лабаратарыі лазернай тэхналогіі. Другі злева М.Р.Вайцянкоў. Тлумачэні дае рэктар прафесар Л.А.Шамяткоў.

Фота У.ЧЫСЦІКА.

ся і яе цяжкасцях ва ўмовах крайне абмежаванага фінансавання.

М.Р.Вайцянкоў быў азнаёмлены з рэгіональнай праграмай "Вучоныя ГДУ -- Гомельшчына" па ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, якая прадугледжвае эканамічныя, біялагічныя, геалагічныя і шырокі спектр іншых навуковых даследаванняў. З боку кіраўніка вобласці гэта праграма знайшла адобрэнне і падтрымку, як і прынята да

ўвагі прапанаваная рэктарам універсітэта членам-карэспандэнтам АН Беларусі

Л.А.Шамятковым канцэпцыя

настыннай адукацыі "Школа -- ВНУ" шляхам стварэння пры ГДУ ліцэя і каледжа.

На сустрэчы з М.Р.Вайцянковым былі абмеркаваны таксама некаторыя іншыя пытанні, вырашэнне якіх дазволіць універсітэту і на-далей заставацца флагманам вышэйшай школы свайго рэгіёна.

Б.ВАЛОДЗІН.

29-га мая -- СКАРЫНАЎСКІЯ ЧЫТАННІ

На гэтым тыдні ў чацвер у аўд. 4-2 галоўнага корпуса ў 14 гадзін пачнеца чарговае пасяджэнне Савета універсітэта. Парадкам яго дня першымі прадугледжаны штогадовыя навуковыя Скарынаўскія чытанні. Пасля выступлення іх лаўрэатаў ім будуть уручены адпаведныя ўзнагароды.

МОЛАДЬ АБ'ЯДНАЛАСЯ

На мінулым тыдні ў сталіцы нашай краіны -- Мінску адбыўся Устаноўчы з'езд Беларускага Патрыятычнага Саюза Моладзі. На яго з'ехаліся звыш тысячы дэлегатаў, сярод якіх было трое студэнтаў нашага універсітэта: А.Гарбачоў і А.Курдзесаў з гісторыка-культурнага факультэта і К.Кекіш з эканомфака.

У работе з'езда прынялі ўдзел Прэзідэнт А.Р.Лука-

шэнка, які выступіў з прамоўай, і іншыя кіраўнікі рэспублікі.

Пасля разгляду вынесенных на з'езд пытанняў і прыняцця адпаведных дакументаў адбылося выбранне кіруючых органаў новай младзёжной арганізацыі.

(Больш падрабязна пра Устаноўчы з'езд Беларускага Патрыятычнага Саюза Моладзі чытайце ў наступным нумары нашай газеты).

ПРЕЗІДЕНТ УЗНАЧАЛУ НАЦЫЯНАЛЬНЫ АЛІМПІЙСКІ КАМІТЭТ

У сярэдзіне мая ў сталіцы нашай рэспублікі г.Мінску адбыўся чарговы сход Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. На парадку дня сходу разглядаліся наступныя пытанні: справа здача выканкома Нацыянальнага алімпійскага камітэта за 1991-1997 гг. (з дні яго арганізацыі), выбары новага кіраўніцтва НАК - презідэнта, віцэ-презідэнтаў, членаў выканкома.

Ва ўрачыстай абстаноўцы пасля справа здачы першага віцэ-презідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта трохразовага алімпійскага чэмпіёна Аляксандра Мядзведзя, выступленню членаў НАК пераважнай колькасцю галасоў презідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэта быў абрани Презідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка.

Сход НАК працягваўся ў рэзідэнцыі А.Р.Лукашэнкі, дзе адбыліся давыбары трох віцэ-презідэнтаў Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Імі сталі А.В.Мядзведзь, рэктар Акадэміі фізічнага выхавання і спорту А.І.Бондар, начальнік Магілёўскага ўпраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму М.К.Ананьев. У састаў выканкома ўвайшлі 18 чалавек.

В.КАЛЯДА, загадчык кафедры фізвыхавання, член Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь, удзельнік сходу.

ВІЧІЛІЧАМІ

Рэктарат, грамадскія арганізацыі універсітэта, дэканат фізічнага факультэта, кафедра оптыкі горача віншуюць загадчыка лабараторыямі названай кафедры АЛЯШКЕВІЧА Мікалая Аляксандравіча з нагоды зацярдження яго белВАкам у вучонай ступені кандыдата фізіка-матэматычных на-вук.

АКТУАЛЬНАЕ ІНТЕРВ'Ю

РЫХТУЕМ ПАТРЭБНЫЯ КАДРЫ

Наш універсітэт чакае абитурыентаў. Не ўзабаве ў школах прагучыць апошні званок. Як вызначыць свой лёс далей, якую выбраць прафесію? Не раз і не два задавалі сабе гэта пытанне выпускнікі, ажыулены абміяркоўвалі яго са сваімі бацькамі. Многія вырашылі працягваць вучобу ва ўніверсітэце, бачаць у атрыманні вышэйшай адукацыі не самамэту, а ўвасабленне сваіх марыў ад самай-самай адзінай для слёбоды прафесіі, якая стане справай усяго жыцця. Што ж сёння можа прапанаваць Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны?

Аб гэтым гутарка нашага карэспандэнта з першым прарэктаром ўніверсітэта прафесарам Міхаілам Васільевічам Селькіным.

— Перш, чым гаварыць аб новым прыёме на вучобу, хадзелася б некалькі слоў сказаць аб размеркаванні нашых выпускнікоў у гэтым годзе. І вось чаму. На жаль, сённяшняя реальнасць такая, што маладыя людзі, якія атрымалі дыплом, часта не могуць знайсці сабе работу, а ў выніку і прымянення атрыманых ведам.

Сёлета практычна ўсе нашы выпускнікі, за выключэннем тых, хто па

уважлівых прычынах атрымаў свободны дыплом, размеркаваны. Асаблівых проблем не ўзнікла і з размеркаваннем спецыялістаў непедагагічных спецыяльнасцей. Чаму? Да тому, што на факультэтах была праведзена вялікая работа па пошуку заказчыкаў на сваіх выпускнікоў. Усе выпускнікі гэтых спецыяльнасцей размяркоўваліся па заяўках прадпрыемстваў і арганізацый.

Практычна ва ўсіх рэгіёнах вони ўніверсітэті, за ёсць вакансіі педагогаў. Канешнае, можна зразумець імкненне маладых людзей застасца ў абласным цэнтры. Але калі дзяржава затраціла на тваё навучанне значныя сродкі, то калі ласка, адпрацуй іх. Праўда, калі складалася такая сітуацыя, што ў яе ці ў яго ёсць сям'я, кватэра, муж ці жонка працуе, у такіх выпадках нельга падыходзіць фармальна. Разбіраліся з кожным індывідуалам. І хача ў Палаціні аб размеркаванні такая сітуацыя не прадугледжваецца, стараліся вырашыць пытанне на карысць выпускніка. Адным словам, ва ўніверсітэце практычна ўсе выпускнікі былі размеркаваны.

— *Міхаіл Васільевіч, магчыма, гэта вынік таго, што пры вызначэнні колькасці груп і прафесій, якія займаюцца ў іх, утвараеца патрэба тых або іншых спецыялістаў у нашым рэгіёне?*

— Безумоўна! І вось канкрэтнае пачвярджэнне. Сёлета мы адкрылі некалькі новых спецыяльнасцей, такіх як фізічная электроніка, камерцыйная дзейнасць са спецыялізацыяй падатка-абкладанне, фінансы і крэдыт, психалогія.

Пайшлі на гэта пасля двухгадовай работы па вывучэнню рынка працы, патрэбнасцей асобных спецыялістаў для сённяшняй вытворчасці. Атрымалі пісмовыя пачвярджэнні ад многіх прадпрыемстваў, службаў аблівъканкома, што востра стаіць пытанне з кадрамі таго ці іншага профілю не толькі

за здаваць прадмет, якога не вучыў?

— Прадугледжана і гэта. Выпускнікам сельскіх школ, а таксама тым, хто працягвае ў зонах раздзяляннага забруджвання, даеща права пры паступленні на спецыяльнасці "Правазнаўства", "Гісторыя" і "Геаграфія" замест уступнага экзамена па замежнай мове здаваць уступны экзамен на беларускай, калі абавязковы экзамен яны здаюць па рускай мове, або па рускай мове, калі абавязковы экзамен яны здаюць па беларускай мове.

— Але, каб адкрываць новыя спецыяльнасці, неабходны база і выкладчыцкія кадры, а гэта немалыя затраты.

— Усё, што я называў, узімка не на голым месцы. Напрыклад, психалогія. У нас ёсць кафедра психалогіі і даваўзяўскай падрыхтоўкі, якая ўжо даўно рыхтуе психолагаў для рэгіёну вобласці на базе вышэйшай адукацыі. Дарэчы, мы актыўна супрацоўнічаем і з італьянскімі психалагамі, якія прыяджаюць ва ўніверсітэт, чытаюць лекцыі. Так што ёсць і база, і пэўныя напрацоўкі.

А што датычыць, напрыклад, фізічнай электронікі, то тут задзейнічаны і радыёзавод, і абласная клінічнае бальніца, іншыя медустановы Гомеля. Паступае вельмі шмат навейшай медыцынскай тэхнікі, а спецыялістай па яе рамонту недастаткова. Вось і будзе спецыялізаць у гэтым напрамку сваі студэнты.

Нарад ці сёння трэба кагосьці пераконваць у неабходнасці падрыхтоўкі высокакваліфікованых камерцыйных і фінансовых работнікаў.

База ў нас ёсць. Да і дадатковых сродкаў мы не патрабуем з бюджету, паколькі ўсе гэтыя спецыяльнасці ў асноўным у нас адкрыты ў рамках кантрольных лічбаў, якія даведзены

універсітэту. Універсітэт аб'яўляе таксама мэтавыя контрактны прыём на педагогічныя спецыяльнасці і спецыяльнасць "Правазнаўства". Залічаныя на ўмовах мэтавага контрактнага прыёму пасля вучобы абавязаны трох гадоў адпрацаўваць па месцы размеркавання. У выпадку адмовы яны павінны вярнуць дзяржаве поўны кошт навучання.

— Дарэчы, а калі прадпрыемства захоча падрыхтаваць сабе спецыяліста, агліцыўшы яго навучанне, або ў паступаючага ёсць свае сродкі, што прадугледжана ў гэтым выпадку?

— Спонсары нам вельмі патрэбны. Так, зарплату выкладчыкі атрымліваюць рэгулярна, як і студэнты стыпендыю. Але вазьміце, напрыклад, нашу спартыўную базу. Яна больш чым убогая. І пры гэтым па спартыўна-масавай работе наш ўніверсітэт утрымлівае першынство сярод ВНУ рэспублікі. Падрыхтавана ўжо практніка-каштарысная дакументацыя на рэканструкцыю будынка трансагенцтва. Плануеца вялікая спартыўная зала з падсобнымі памяшканнямі, трэнажорамі, словам, усімі неабходнымі ўмовамі для заняткай спортом. Будуем на далявым узроўні разам з аблівъканкомам. Але дзе нам узяць гроши? Патрабуюць рамонту і карпусы ўніверсітэта. Вось чаму мы не адмаўляемся ад тых, хто можа заплатіць за поўны курс навучання. Але няхай не хвалююцца нашы абитурыенты і іх бацькі. Гэтыя паступаючы будуть залічвацца пасля правядзення конкурсу з 5 жніўня звыш планавага прыёму. Так што яны не канкурэнты астатнім.

— Сёння ў многіх сельскіх школах, асабліва ў забруджаных раёнах, не хапае выкладчыкаў замежных моў. Як

жадае прадмет, якога не вучыў?

— Прадугледжана і гэта. Выпускнікам сельскіх школ, а таксама тым, хто працягвае ў зонах раздзяляннага забруджвання, даеща права пры паступленні на спецыяльнасці "Правазнаўства", "Гісторыя" і "Геаграфія" замест уступнага экзамена па замежнай мове здаваць уступны экзамен на беларускай, калі абавязковы экзамен яны здаюць па рускай мове, або па рускай мове, калі абавязковы экзамен яны здаюць па беларускай мове.

— А хто ж можа разлічваць на залічэнне без экзамена?

— Пераможцы (першае-трэцяе месцы) міжнародных, а таксама рэспубліканскіх алімпіяд выпускнікоў сярэдніх навучальных установ і педагошкіх вучылішчаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі нашай рэспублікі ў 1996-1997 навучальным годзе па агульнаадукатыўных прадметах пры паступленні на адпаведныя спецыяльнасці. Пераможцы (першае-трэцяе месцы) абласных і Мінскага гарадскога турніру алімпіяд выпускнікоў сярэдніх навучальных установ 1996-1997 навучальнага года, якія праводзіліся органамі ўпраўлення адукацыі па агульнаадукатыўных прадметах, вызваліліца ад уступных экзаменаў па гэтыя дысцыпліне з выстаўленнем адзнакі "выдатна" пры паступленні на адпаведныя спецыяльнасці.

Андрэй Віктар Васільевіч — кандыдат фізікаматэматычных навук, даследаваць рэакцыі з чатырохчасткінавымі фізікі. Цыкл работ "Даследаванне электраслабых уласцівасцей мезонаў і базонаў у састаўных мадэлях".

Валянціна Станіславаўна — кандыдат філалагічных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Андрэй Віктар Васільевіч — кандыдат фізікаматэматычных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Станіславаўна — кандыдат філалагічных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Андрэй Віктар Васільевіч — кандыдат фізікаматэматычных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Станіславаўна — кандыдат філалагічных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Андрэй Віктар Васільевіч — кандыдат фізікаматэматычных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Станіславаўна — кандыдат філалагічных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Андрэй Віктар Васільевіч — кандыдат фізікаматэматычных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

Станіславаўна — кандыдат філалагічных навук, даследаваць кафедры беларускай літаратуры. Цыкл работ "Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся".

ЛАЎРЭДАТЫ СКАРЫНАУСКІХ ЧЫТАННЯЎ -- 97


Пераможцамі конкурсу на лепшую навукова-даследчую работу і лаўрэатамі Скарыйнаускіх навуковых чытанніяў 1997 года ў нашым універсітэце сталі:



В.В.АНДРЭЕЎ



В.С.НОВАК



М.С.ДАЛІНСКІ



І.М.ЗІСЕЛЬМАН

га аналізу.

Да эфектуўных практычных вынікаў работы можна аднесці стварэнне наступных праграмных комплексаў:

— Настройваемы наладчык — інтэрпрэтар асемблерных праграм (1991-1997гг.).

— Интэгратор файлаў праграм і даных (1993-1997гг.).

Дадзеныя праграмныя комплексы апрабіраваны і з поспехам прымяняюцца ў навучальнім практэсе ГДУ імя Ф. Скарыны, а ў практыцы праектавання реальных лічбавых сістэм распрацоўчыкамі Гомеля (ВКФ "Шлях") і Мінска (Лабараторыя навукава-інштывтскіх тэхналогій — НІТЛ).

Асноўнымі вартасцямі работы з'яўляюцца:

— Прастата і эфектуўнасць распрацоўкі апісання працэсараў і практэсарных сістэм.

— Магчымасць апісваць не толькі практэсар, але і акуружаючыя яго перыферыйныя ўстройствы: памяць, кантролеры, індыкатары, порты.

— Стандартныя сучасны шматаконны інтэрфэйс.

— Інтэрнацыянальнасць маеца поўная дакументацыя і кантэкстная дапамога на рускай і англійскай мовах, асроддзе (меню і дапамога) можа быць пе- ракладзена на любую з ўсходнеславянскіх моў без перакампіляцыі праграмы.

В.СКРЭЖЭНДЗЕУСКАЯ, вядучы інжынер СНТІ НДС.

Мэтай дадзенай работы з'яўлялася патрабаванне істотна скараціць тэрміны высокаузроўневага практавання вылічальных сістэм. Результаты практавання ўзыходзяць з агульнаадукатыўных прадметаў і разлічаны на спецыялістыкі падатка-абкладанне, фінансы і крэдыт, психалогія.

У гэтым практаванні разлічаны матрычныя элемэнты жанры, жанравыя разнавіднасці і тэматычныя групы песеннай лірыкі, у якіх гэта ўзыходзяць народныя песьні і лягендарныя беларускія народныя песьні.

Вялікая ўвага была ўде-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНА -- ВНИМАНИЕ УЧЕНЫХ

На межкафедральном методическом семинаре экономического факультета "Рынок и экономика" в дискуссии по актуальным вопросам экономического развития Гомельского региона принял участие заместитель председателя комитета по экономике и рыночным отношениям Гомельского облисполкома Виктор Иванович Ходько.

Преподавателям и студентам, участвовавшим в работе семинара, было интересно узнать о степени продвижения нашей области по пути рыночных преобразований и төх проблемах, которые еще предстоит решать.

В.И.Ходько отметил, что в центре внимания облисполкома -- задача экономической стабилизации и повышения уровня управляемости в области. На это направлены усилия 20 структур, отделов, комитетов -- по экономике, здравоохранению, образованию и др. Облисполкомом были проявлены инициативы по льготированию платежей в бюджет "Гомельмаша" с целью преодоления им тяжелого финансово-экономического положения, по вводу в действие линии полированного стекла на АО "Гомельстекло" (таких производств -- единицы в мире), по "Кораллу" и инвестициям американской компании "Вестрей".

Облисполком придает большое значение отработке систем воздействия на ход экономических реформ: возобновлено социально-экономическое прогнозирование, контролируются показатели социально-экономического развития по 60 крупным предприятиям области, в районах области 280 предприятий защищали свои проекты развития.

За 4 последние года в области удалось приостановить спад производства. В бюджет области 340 предприятий дают доход примерно на 80%. На 50% уменьшилось число отстающих предприятий, меньше стало городов с отстающими предприятиями. Есть положительные сдвиги в торговле, общественном питании и других отраслях.

Все это имело прежде всего морально-психологическое значение для понимания того, что можно сделать сдвиг, преодолеть негативные тенденции. Но говорить о коренных сдвигах и эффективности, по мнению В.И.Ходько, еще рано.

В области остаются экономические проблемы, которые еще предстоит решать. Однако решение этих проблем осложняется тем, что устарели основные фонды предприятий, тех-

нологии, недостаточно инвестиционных ресурсов, не снижается удельный вес издержек в ценах на продукцию, не создаются предпосылки для модернизации.

Среди ключевых экономических проблем в Гомельской области выделяется необходимость сокращения числа убыточных предприятий. Если в области примерно 30 тысяч субъектов хозяйствования, то пятая часть предприятий -- убыточная. По-прежнему продолжается работа с банками "Сож", "Магнатбанк", "Дукат", оказавшимися в тяжелом финансовом положении.

Серьезную проблему создает неудовлетворительное финансовое положение предприятий. За рубежом есть специальные методики и компьютерные программы оценки финансового состояния фирм.

В.И.Ходько предложил ученым университета принять участие в разработке критериев оценки (мониторинг) финансовой деятельности предприятий, чтобы прогнозировать, предвидеть их будущее, не доводя ситуацию до банкротства.

Много проблем возникает с приватизацией собственности. На начало 1997 г. приватизировано 140 предприятий, особенно по объектам коммунальной собственности. Но государство должно иметь институт менеджеров, профессионально решающих проблемы приватизации собственности.

Как и в целом по республике, для Гомельской области острой проблемой является увеличение экспортного потенциала. Пока не найдены действенные рычаги для управления этими процессами. С одной стороны, в рыночных условиях, этого, возможно, и не надо делать. Но, с другой стороны, можно бесконтрольно вывезти из области все. В 1996 году по торговле с зарубежьем в области было положительное сальдо, в первые месяцы 1997 г. -- отрицательное сальдо. Предстоит дальнейшая работа по анализу ситуации с экспортом, уточнению статистики экспортных операций, лицензированию и тарификации пошлин, сертификации продукции с учетом международных стандартов ИСО серии 9000. Здесь широкое поле деятельности как экономистам, так и метрологам нашего университета.

Вся эта информация, прозвучавшая на методологическом семинаре, вызвала живой интерес у преподавателей экономического факультета, обнаружились точки возможных контактов ученых университета и экономических структур управления Гомельской области для решения актуальных социально-экономических проблем, а студенты, участвовавшие в работе семинара, судя по их живой реакции и вопросам, увидели, возможно, свою роль и место приложения сил в реальном производстве.

В области незначителен объем инвестиций, которые, как известно, направляются на обновление и расширенное воспроизводство экономики и придают импульсы и динамизм всей социально-экономической жиз-

ни региона. Удельный вес участия в производстве местных бюджетов всего лишь 6%. Местный потенциал инвестиций не задействован, что остается как практической, так и научной проблемой.

Поиск механизмов активизации инвестиционной деятельности может стать предметом серьезных научных исследований. Далеко не ясна судьба тех приватизационных чеков, которые выданы людям и лежат без движения в "режиме ожидания".

Большой проблемой в области является преодоление затратного механизма. Цены не могут расти до бесконечности. Высокий удельный вес энергоносителей в себестоимости продукции не снижается. Надо учиться работать с малой прибылью.

Закон о защите внутреннего рынка, отечественного товаропроизводителя имеет свои плюсы и минусы. Возникает вопрос: кого защищать? Должен быть дифференцированный подход. Защищать нужно того, кто способен обеспечить эффективное производство и имеет перспективу в рыночных условиях, производя добрые товары и услуги.

Фактором экономического роста в области должно стать предпринимательство в разнообразных формах, хотя к нему мы наблюдаем разное отношение людей -- от очень оптимистических до резко негативных оценок. В областном бюджете на 1997 год предусмотрено 11,7 млрд. рублей на поддержку предпринимательства, особенно малого бизнеса, на беспроцентные ссуды. Но есть определенные трудности даже с освоением этих средств. Предстоит еще формировать социально-экономическую среду и инфраструктуру социально ориентированной рыночной экономики, которая могла бы эффективно распорядиться этими средствами.

Вся эта информация, прозвучавшая на методологическом семинаре, вызвала живой интерес у преподавателей экономического факультета, обнаружились точки возможных контактов ученых университета и экономических структур управления Гомельской области для решения актуальных социально-экономических проблем, а студенты, участвовавшие в работе семинара, судя по их живой реакции и вопросам, увидели, возможно, свою роль и место приложения сил в реальном производстве.

Н.ГЕРАСИМЧИК,
зав.кафедрой экономических
теорий, руководитель семинара.

З выставчай залы

ВОБРАЗЫ. МАЛЫЕ СЕРЦА

Год назад у нашым універсітэце адбылася зднянальная падзея: у фасе галоўнага корпуса была адкрыта выставачная зала. За гэты парынальна няялікі адзэнак часу яна стала шырока вядомай не толькі студэнтам, выкладчыкам і супрацоўнікам ГДУ, але і грамадскасці горада і вобласці. Тут прадстаўляюць свае лепшыя работы творчыя людзі, якія дараць нам радасць сустэречы з маастацтвам, з прыгажосцю.

Чарговую выставку карцін, якая адкрылася тут нядайна, можна лічыць асаблівай, юбілейнай, бо яна завяршае сабой серию творчых экспазіцый сёлетняга навучальнага года.

Толькі праз 30 гадоў

я вярнуўся да свайго

Л.П.Кузько ўжо не можа.

Т.ДУБЯК.

Рэчыцкія мясціны, дзе жыве Л.П.Кузько, абходжаны ім уздоўж і ўпоперак, ён ведае тут кожны куточак, які, на яго думку, варты таго, каб ім палюбаваліся на палатне і астатнія.

Не маляваць цяпер

цяпер ўжо не можа.

І вось вынік:

цяпер персанальная ўжо выстаўка

карцін, а дагэтуль ён прадстаўляў свае работы разам з іншымі маастакамі ў зборных экспазіцыях.

Прайдзіся па выставачнай зале і спыніцца каля кожнай карціны Л.П.Кузько.

Упэунена, як і я, не пашкаду-

еце!

боялась его, смело уплывала

сила бясновалась в море и притягивала все живое. Нет, она не поддается тому гипнотическому зову, нет, никогда. Она расслабилась и сильнее заплакала. Девушка хотела слезами снять с себя нечеловеческое напряжение души. Ей это удалось. Александра задумалась: думала о море -- ласковом и теплом. После пережитого оно показалось прекрасным.

Море успокаивалось. Чайки с опаской садились на утихающие волны. Вдруг небо освободило заходящее солнце, и все вокруг озари-

лось нежно-розовым светом.

Стало тихо, легкий ветерок нежно ласкал лицо и руки Александры. Она забылась...

Володя КОНЦЕВОЙ,

ученик 7 "Б" класса

СШ N51.

Рисунок автора.

ОЖИДАНИЕ

Из детского творчества

Эта рубрика в нашей газете не новая. Ее мы открыли в этом году для публикаций школьников, чьи родители работают в нашем университете. Юные дарования пробуют свои силы в литературном творчестве и то, что у них получается, на наш взгляд, достаточно хорошо, мы предлагаем и вниманию наших читателей.

К вечеру море взволновалось.

Александра пришла на пристань и остановилась, зачарованная морем. Оно вдруг показалось ей огромным ревущим океаном. Большие волны накатывались на берег, с шумом и нехотя уползали обратно, в морскую бездну. Пасмурное небо давило на море, а то старалось высвободиться от этих объятий и

все сильнее накатывалось на берег.



Друг Александры -- Николай, должен был приплыть сегодня вечером на небольшом корабле. Александра не могла найти себе места ни дома, ни на улице, беспокоилась за него. Ей было страшно. Иногда Александра вздрогивала от мысли, что она одна навсегда осталась на холодном берегу. Она не плакала, но крупные соленые капли медленно стекали с ее щек.

В голове Александры все перемешалось: крики чаек, шум волн, предчувствие гибели друга. Море тянуло ее к себе, какая-то магическая

сила бясновалась в море и притягивала все живое. Нет, она не поддается тому гипнотическому зову, нет, никогда. Она расслабилась и сильнее заплакала. Девушка хотела слезами снять с себя нечеловеческое напряжение души. Ей это удалось. Александра задумалась: думала о море -- ласковом и теплом. После пережитого оно показалось прекрасным.

Море успокаивалось. Чайки с опаской садились на утихающие волны. Вдруг небо освободило заходящее солнце, и все вокруг озари-лось нежно-розовым светом.

Стало тихо, легкий ветерок нежно ласкал лицо и руки Александры. Она забылась...

Володя КОНЦЕВОЙ,
ученик 7 "Б" класса
СШ N51.
Рисунок автора.

(АБ СУСТРАЧЫ З ПІСЬМЕННІКАМ)

... Дасягнуўшы паўналецца, юнакі-крайвічы здавалі своеасаблівія іспыты на мужчынскую сталасць. Яны павінны былі пераплысці хуткую і глыбокую раку, упаляваць тура, распаліць у дождзь вогнішча, а яшчэ — абаязькова расказаць суплеменнікам пра сваіх продкаў да пятага калена. Той, хто не ведаў гэтага, не меў права звацца мужчынам. Такому чалавеку не давяралі, яго выганялі з паселіща, бо лічылася, што бяспамятны лёгка зробіцца здраднікам. I далёкія продкі беларусаў шчыра верылі, што духоўная энергія папярэдніх пакаленняў не губілаца бяспследна; як гаючая крыніца, яна жывіць народ, спрыяе яму ў цяжкіх абставінах. Але не кожнаму дапамогуць душы продкаў, а толькі таму, хто памятае...

**ПАМЯТАЦЬ,
ПРОСТА ПОМНІЦЬ...**

Вось чаму, напэўна, мы адчуваєм незвычайнае ўзру́шнне на даёніх могілках, у старажытных збудаваннях, на месцы славутых падзеяў мінуўшчыны. I менавіта ў такіх хвілінах чалавек як ніколі востра адчувае сваю далучанасць да гісторыі, непарыўнасць сувязі з продкамі -- і да яго

вяртаецца памяць...

... Памятаць, праста помніць... Пратое, хто ты і дзе нарадаіўся, кім былі твае бацькі, дзяды, прадзеды. Помніць твою вёску ці горад, дзе ўпершыню пачаў ласкавую песню маці, родную мову, дзе быў закаханы. Гэта ўсё так звычайна і зразумела, але зусім не лёгка...

Так, не праста, бо гістарычная памяць беларускага на-

рода, як і культура, мова, традыцыі, сіралася, вынішчалася

на працягу некалькіх стагоддзяў. Вось чаму самым істот-

ным на сённяшні дзень з"яўляеца тое, што захаваецца для нашчадкаў на старажытным палімпесце людской свядо-

масці; ці зможа наша пакаленне ачысціць яго ад наліплага

пылу і бруду, ці здолее аднавіць старадаўнія надпісы, дак-

рануцца да сваіх караней... Вядучая роля ў ажыццяўленні

гэтай высакароднай мэты належыць мастацтву, і перш за

усё, літаратуры. Вось чаму такое важнае значэнне для ад-

раджэння самасвядомасці беларусаў мае распрацоўка

гістарычнай тэматыкі ў сучаснай мастацкай літаратуры. I

адным з найбольш цікавых аўтараў, што вяртаюць нас на

крылах свайго таленту ў далёкае мінулае, наладжваюць

сустрэчы з продкамі, з"яўляеца Уладзімір Арлоў, які і

наведаў наш універсітэт. Ягоны прыезд у наш горад быў

наладжаны гардской Радай ТБМ імя Ф. Скарыны. Сустрэча

са студэнтамі адбылася ў актовай зале і была пабудавана ў

форме дыялога. На імпрэзе працягвалі і песні, прысвечаныя

падзеям беларускай гісторыі ў выкананні гомельскага бар-

да Зміцера Бартосіка.

Уладзімір Арлоў -- неардынарная творчая асоба, вельмі незвычайні чалавек, таму і размова адбылася даволі цікавая. Спачатку Уладзімір Аляксееўч з любою і замілаваннем расказаў нам крыху пра сваё дзяцінства, якое прайшло на малаяўнічым бразе Палаты. Менавіта там, у Полацку, ля сцен святога Сафійскага сабора з'явілася ў яго жаданне праўдзіва напісаша пра славных сыноў і дачок Беларусі, пра тыя падзеі, што адбываліся ў стагоддзях на яго роднай Полачыні; яшчэ тады адчую ён сябе пераемнікам вялікай гісторыі вялікага народа. Жаданне ведаць і пісаць праўду пра свой край потым і прывядзе будучага празаіка на гістарычны факультэт БДУ імя Леніна. Дарэчы, па просьбі нашых студэнтаў Уладзімір Аляксееўч расказаў найбольш цікавыя выпадкі, што здараліся з ім падчас яго вучобы. Шмат гаварыў выдатны майстар слова і пра тое, як пішуцца творы, як прыходзіць натхненне, як з"яўляюцца першыя слова на паперы.

Той, хто ведаў Арлова толькі як выдатнага празаіка, аўтара шматлікіх таленавітых прац на гістарычную тэматыку, быў па-сапраўднаму здзіўлены, пачуўшы ягоныя вершы, якія ўразілі сваёй глыбінёй, філасофскай накіраванасцю, глабальнасцю і шматпланавасцю проблематыкі.

Увогуле, усе творы гэтага цікавага таленавітага чалавека прасякнуты шчырай, сапраўднай любою да гісторыі свайго народа, яго мінуўшчыны, якая адразу перадаецца чытачу, захапляе ягонае ўяўленне. Героі Уладзіміра Арлова не толькі распавядаюць нам пра славных падзеі свой дауніны, прымушаюць зноў і зноў вяртацца да даўно вырашаных Гісторыяй задач, але і вучаць паважаць мінулае, ганарыцца сваім народам, выхоўваць нацыянальную самасвядомасць.

Напэўна, таму нехта з прысутных у сваёй запісцы параўнай Уладзіміра Арлова з прыгожым і жыццяздольным волатам-дубам, які глыбока сваімі каранямі пранікае ў глебу: "Вы падобны на вялікое магутнае дрэва, якое, нягледзячы ні на якія змяненіні, зрухі ў навакольным асяроддзі, ўсё так жа трывала і моцна трymаецца за родную зямлю. Усе астатнія -- так, былінкі, якія зносіць нават вецер, а Вы наўдоўга, назаўсёды..."

I сапраўды, імя Уладзіміра Арлова навечна захаваецца ў нашай літаратуре, бо толькі рулівая праца такіх людзей здольная сцерці пыл і бруд і аднавіць старажытныя надпісы на палімпесце...

Можа, дзяякуючы яму, адродзіцца калі-небудзь на нашых землях даўні звычай продкаў, і кожны дарослы беларус з любою і годнасцю за свой народ будзе распавядаць маленькім дзецям гісторыю роду сваіх прашчураў да пятага калена...

Святлана КАГАН,

студэнтка группы БА-13 філалагічнага факультета.

З ПЛЮБОУЮ ДА БЕЛАРУСІ**У ГОНДАР ВЯДОМАГА ВУЧОНAGA-ЗЕМЛЯКА**

Я вучуся ў Беларусі, у горадзе Гомелі. Я прыехала сюды з Кітая. Тут я вывучаю рускую мову і літаратуру. Нас, кітайскіх студэнтаў, цікавіць мно-
гае: гісторыя і культура вашай краіны. Мы ездзілі ў горад Мінск. Ён вельмі прыгожы, асабліва вясною

і летам.

Ва універсітэце я вывучаю таксама і беларускую мову. На філалагічнам факультэце праводзіцца шмат мерапрыемстваў, на якія запрашаюць і нас. Мы з задавальненнем глядзелі беларускую вяселле.

Нам вельмі падабаецца горад Гомель і Беларусь.

СЮЙ ЛІ.

студэнтка II курса філалагічнага факультета.

Навуковыя чытанні, прысвечаныя нашаму вядомаму земляку С.М. Некрашэвічу, прыйшлі на філалагічным факультэце. Трэба адзначыць, што яны праводзяцца ўжо ў трэці раз. Уступным словам чытанні адкрыў прафесар па вучэбнай і выхаваўчай работе М.М. Войнаў. На пленарным пасяджэнні выступілі: дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа АН Беларусі акадэмік А.І. Падлужны, прафесар кафедры беларускай мовы У.В. Аничэнка.

Затым працавалі дзве секцыі: мовазнаўчая і літаратуразнаўчая. У іх работе прынялі актыўны ўдзел маладыя выкладчыкі, аспіранты, лепшыя студэнты факультэта. Свае выступленні яны прысвяцілі не толькі навуковай спадчыне Сяргея Міхайлавіча, але і актуальным пытанням развіцця мовазнаўства і літаратуразнаўства на сучасным этапе.

Л. КУЗЬМИЧ, намеснік дэкана

філалагічнага факультета па выхаваўчай работе.

**ДЛЯ ЎДАСКАНАЛЕННЯ ПАДРЫХТОЎКІ
МАЛАДЫХ СПЕЦІЯЛІСТАЎ**

Праблеме арганізацыі вучэбна-выхаваўчай і наукоў-метадычнай работы, абагульнення перадаўчага педагогічнага вопыту было прысвечана навукова-метадычнай канферэнцыі даклад кандыдата філалагічных навук, дэканата, намесніка дэкана факультэта Л.Ф. Каходзкай.

Затым канферэнцыя працягвала сваю работу на 9 секцыях. На іх за-слухана і амбэркавана звыш 100 выступленняў вучоных і выкладчыкаў універсітэта. Тэзісы іх дакладаў апублікованы ў друку.

Цудоўны голос спявачкі

зачароўваў і вёў за сабой у

свет, дзе німа надзённых

складаных жыщёвых пра-

блем, -- у свет высокага мас-

тацтва. Тыя, хто слухаў

салістку Гомельскай абласной

філармоніі, заслужаную ар-

тыстку Рэспублікі Беларусь

Галіну Паўлянок, не маглі

заставацца раўнадушнымі

да яе прыгожага месца-спа-

рана -- сапраўднага дара бо-

жага.

Канцэрт праходзіў у сце-

нах нашага універсітэта.

Многія студэнты, выкладчыкі

і супрацоўнікі з задавальненнем правялі гадзіну свайго вольнага часу, слухаючы выдатнага майстра вакала. У выкананні Галіны Паўлянок працягвалі класічныя творы рускіх кампазітараў Чайкоўскага, Глінкі, Даргамыжскага, замежная вакальная музыка -- арыі з опер.

Гэта была першая сустра-

ча спявачкі з аматарамі

класічнага мастацтва ў ГДУ.

Але, канешне ж, не апошняя.

Яе будуць запрашачы сюды

яшчэ не раз.

(Наш кар.)

нальнай версія. Магчыма, вялікі механік і алхімік бен Бецаляль зрабіў нешта накшталт лялькі, якая рухалася ад спружыны пасля заводу асаблівым ключом. Пры правядзенні алхімічных доследаў траба раздімаць невялікі мяхі, каб падтрымліваць адпаведны падыход. Вялікіх намаганняў тут не патрабуеца, але майстра не можа займацца гэтым уласнаручна. Таму, каб не наймацца памочнікам, якія ненадзейна трymаюць сакрэты, рабін зрабіў механічнага "супрацоўніка". На карысць гэтай версіі сведчыць тое, што старадззём пазней цацкі-аўтаматы, сканструяваныя майстрамі гадзінных спраў, выконвалі не толькі простыя рухі, але і "гралі" на музычных інструментах і г.д.

Такім чынам, Голем хутчэй за ўсё быў механічнай цацкай з амежаваным комплексам рухаў. Астатнія сачынілі відавочцы і асабліва mestachkovыя аматары разводзіць плёткі. Вядома ж, што

гэта было значна павольней, аднак за прайшоўшыя стагоддзі атрымалася не звычайны ўздзеяніе. I нават неверагодны, таму што з пункту гледжання сучасных гісторыяў паданне пра Голема ўвогуле не мае пад сабой анікай базы, акрамя познай легенды пра выпадкі нібыта з жыцця славутага талмудыста бен Бецаляля, якога народны казачнік пераўтварылі ў чараўніка.

**Пошук рабіў ст. выкладчык
кафедры ўсеагульнай
гісторыі Я.БРОУКІН.**

ГОСЦЕМ БЫЎ АМЕРЫКАНСКІ ЮРЫСТ

На базе гісторыка-юрыдычнага факультэта і пры садзейнічанні Гомельскага аддзялення Беларускай Асацыяцыі студэнтаў права прыйшла чарговая канферэнцыя. Яе вёў дэкан факультэта М.І. Старавойтаў.

На гэтых раз госцем будучых юрыстаў стаў Сцівен Лабенскі -- прадстаўнік Амерыканскай Асацыяцыі юрыстаў, які прачытаў лекцыю аб адносінах да правовай чалавека ў крымінальным працэсе ў ЗША. Пасля яго расказа аб tym, як абстаяць справы ў Амерыцы з правамі чалавека, крымінальным працэсам, удзельнікі канферэнцыі змаглі параўнаць становішча правоў чалавека ў нашай краіне, ацаніць станоўчыя і адмоўныя бакі тых ці іншых норм права.

Сцівен Лабенскі адказаў на шматлікія пытанні аудыторыі і паабязаў прыязджаць у Гомель яшчэ не раз.

А.КАДОЛ,
студэнтка IV курса гісторыка-
юрыдычнага факультэта.



ДАЧА

- Ну, как дела со строительством твоей дачи?
- Конь не валялся.
- А сам ты в строительстве разбираешься?
- Ни уха, ни рыла.
- Когда же ты её строить собираешься?
- Когда рак на горе свистнет.
- Может быть, лучше было бы домик снять? Знаешь, есть такие, пустующие?
- Хрен редьки не слаше.
- Ну ничего, вот построишь домик, посадишь деревья, будешь ездить отдыхать.
- За семь вёрст киселя хлебать.
- А потом машину купишь и добираться легко будет.
- Видит око, да зуб неймёт.
- Так чего же ты тогда связался с этим участком?
- Век живи-- век учись, а дураком помрёшь.

Степан СКОРИНА,
студент II курса
экономіческага факультета.

*Кто видел небо голубое
И ветер чувствовал в груди,
Пусть не всегда, пусть лишь
порою
Мечтал о землях и путях,
Кто видел солнце на закате,
Лучом зажженный темный лес
И поле в ветреных объятьях,
И как в ночи танцует бес --
Тот без сомнения вам скажет,
Что нет прекраснее весны,
Когда цветами мир наряжен,*

КОЛДОВСКАЯ ВЕСНА

*Когда кривые колдуны
Луну встречают молодую,
Когда, заслышиав голоса,
Надев корону золотую,
Она взойдет на небеса,
Когда так хочется забыться
И в мир отправиться иной,
Где по полям бродить с царицей
Со странным именем -- с Весной.
Окно открою ей навстречу --
Я слышу как идет она.
Так пусть же, пусть меня
излечит
От грусти, пробудит от сна!*

**НЕ СПЯШАЙ-
ЦЕСЯ,
СПЫНІЦЕСЯ,
АЗІРНІЦЕСЯ--
ВЯСНА !**

Фота
У.Чысціка.



Г.САХАРОВ.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі універсітэта, дэканат геолага-геаграфічнага факультэта, кафедра геалогіі і разведкі карысных выкапняў выказваюць глыбокое спачуванне старшаму выкладчыку **ФЯДОСЕНКУ** Леаніду Леанідавічу з выпадку напаткаўшага яго гора -- заўчаснай смерці **ЖОНКІ**.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі універсітэта, выкладчыкі і студэнты гісторыка-юрыдычнага факультэта выказваюць глыбокое спачуванне загадчыку кафедры правазнаўства **КЛЮЧНІКАВУ** Юрыю Андрэевічу з выпадку напаткаўшага яго гора -- смерці **СЯСТРЫ**.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі універсітэта, калектыв гісторыка-юрыдычнага факультэта выказваюць глыбокое спачуванне асістэнту кафедры гісторыі Беларусі **САВІНСКАЙ** Марыне Пятроўне і былому начальніку аддзела кадраў **САВІНСКАМУ** Пятру Аляксеевічу з выпадку напаткаўшага іх гора -- смерці **МАЦІ** і **ЖОНКІ**.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі універсітэта, калектыв навукова-даследчага сектара выказваюць глыбокое спачуванне с.н.с., кандыдату фізіка-матэматычных навук **МЫШКАЎЦУ** Віктару Мікалаевічу з выпадку напаткаўшага яго гора -- смерці **МАЦІ**.

ЗАСНАВАЛЬNIK -- Гомельскі дзяржавны універсітэт імя Ф.Скарыны.

Наш адрес: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 1-18, тэл. 57-43-21.
Рэгістрацыйны № 263

Спонсар газеты -- прафком студэнтаў.

Газета набрана і звёрстана на настольна-выдавецкім комплексе ІВЦ ГДУ, аддрукавана на фабрыцы "Палесдрук", г. Гомель, вул. Савецкая, 1.

Рэдактар
Ул.П. БАЛОГА

Аб'ём 1 друк. арк.
Тыраж 1.000 экз.
Заказ 184.

Падпісана да друку 23.05.97.